



3

6



Родная газета на родной мове



6

СУБОТА

№ 193 (28809)


ЗВЯЗДА

Прэзідэнту паказалі найноўшыя айчынныя ўзоры ўзбраення і ваеннай тэхнікі

A group of men, including several in military uniforms and one in a dark suit, are standing outdoors. They are positioned in front of a large, yellow, cylindrical industrial structure, which appears to be part of a tank or artillery piece. The man on the far left, wearing a green uniform and a cap, is gesturing with his right hand. The background shows a flat, open field under a cloudy sky.

Вялікі перапынак

Малады педагог — пра сакрэты паспяховага ўрока, выхаваўчую сілу гісторыі і крытычнае мысленне



ЯК АДНО ІМГНЕННЕ

Абсалюта візвочна, што яе ўрокі мала падобныя на традыцыйныя. Тэма Халакосту — няпроста для сучасных дзяцей, бо размовы пра ідзе пра падзеі амаль 80-гадовай даўнасці. Як дастацца да іх ідуць? На ўроку ў Дарэ Каскавай вучні чытаюць цытаты з дзёніккі яўрэйскай дзячынкі, якая падчас нацызскай акупацыі хавалася разам са сваёй сям'ёй у Амстэрдаме. Дзёніккі пасля вайны стаў самым гучным аб'яваўчым чымства нацызмам. Старшакласнікі спрабуюць разабрацца, што стаць за тым ці іншым запісам, які падзеі ў гэты

час маглі разгорвацца, што адбывалася з роднымі дзяўчынкай, з ёй самай? Дзецяц дэманструюць дакументальную хроніку, затым ім раздаюць карткі з назвамі лагераў, якія знаходзіліся на тэрыторыі Еўропы: канцэнтрацыйныя, працоўныя, лагеры смерці... За дзевяць хвілін яны павінны знайсці ў інтэрнэце інфармацыю пра іх і лакалізаваць на карце. Затым дзесяцікласнікі глядзяць кароткаметражны фільм рэжысёра Энтані Грына «Голуб», які разумеўлі нават без перакладу. Перад преглядам ім прапануецца стоп-кад з выявамі галоўных герояў: яны павінны выказаць сваё меркаванне, хто з іх, хутчэй за ўсё, акажацца агрэсарам, ахвярай і сведкам. Фільм прысвечаны рэальным падзеям і знаходзіцца ў рэчывыцы разглядаемай тэмы. Напрыканцы выяўляецца, што стрэатыпы, якімі мы кіруемся, не дзейнічаюць, і ўсе выказаныя здагадкі аказаліся няправільнымі. Старшакласнікі шукаюць тлумачэнні матывам паводзінаў герояў фільму. У канцы ўрока ім раздаюць далонькі, падобныя на сімвал міру – галубоў: на іх навучэнцы павінны падпісціцца сваімі думкамі, якім жа павінен быць спраўданы чалавек. Думкі дзяцей займаюць потым месца на дошцы пад словамі Лій Эрэнбурга пра Ганну Франк. А ў якасці дамашняй работы навучэнцы атрымліваюць заданне – даведацца пра лёс адной з ахвяр Халакосту. Па ўласным выбары...

CTAP. 2

Парламенцкі дзённік

ДЭПУТАТЫ ЗАЦВЕРДЗІЛІ
КАНДЫДАТУРУ ПРЭМ'ЕРА

Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Наталля КАЧАНОВА прадстаўляла прэм'ер-міністра. Яна падкрэсліла, што фарміраванне эфектыўнага дзяржаўнага апарату, здольнага забяспечыць устойлівае сацыяльна-эканамічнае развіццё краіны, з'яўляецца адным з прыярытэтаў кадровай палітыкі. Ён павінен хутка

Говорачы пра Сяргея Румаса, кіруючы адміністрацыю падарэкалі, што гэта не новы чалавек на ўрадзе. У 2010—2012 гадах ён займаў пасаду намесніка прэм'ер-міністра, курыраваў эканоміку і фінансы. Мае вучоўны ступень кандыдата эканамічных навук. Апошнім часам Сяргей Румас узначальваў Банкі развіцця, займаўся пытаннямі прадпрыемальніцтва і прыцягнення замежных інвестыцый, актыўна ўдзельнічаў у распра-

Сяргей Румас выступіў перад парламентарыямі і адказаў на іх пытанні.

Надзея АНІСОВІЧ.



ШТО Ў СВЕЦЕ РОБИЦА

Аб гэтым паведамляецца ў афіцыйным Twitter-акаўнце прэміі.
Прэстыжная прэмія прысуджана за іх намаганні па спыненні
выкарыстання сексуальнага насілля ў якасці зброі ваіны і ўзбро-
еных канфліктаў.



ліквідацію ядерної зброї
(International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons
ICAN) «за роботу на прищип-
пенні уваги та катастрофіч-
них гуманітарних наступ

ядзерної зброї і наватарські намагання для досягнення заборони такої зброї на аснове дагавораў».

Кітай установіў стандарты дыягностыкі інтэрнэт-залежнасці ў падлеткаў

У Кітаі выпушчана кіраўніцтва па санітарнай адукацыі падлеткаў, у якім удакладняецца значэнне паняцця «інтэрнэт-залежнасць» і ўстаўляюцца стандарты дзяятельнасці гэтага віды залежнасці.

«Інтэрнэт-залежнасць працягваецца ў некантралюемым выкарыстанні інтэрнэту без уздзеяння якіх-небудзь рэчываў, якія выклікаюць прывыканне», — гаворыцца ў дакуменце, апублікаваным Дэпартаментам кіравання па справах аховы здароўя.

Симптоми інтернет-залежності включають у себе порушення і в навчальній, професійній і соціальній сферах життя чалавека і вплив на здоров'я. Головним критерієм для діагностики такої залежності є з'явлення прагнення до постійного використання інтернету. Симптоми, які повинні бути присутніми в діагностиці такої залежності, включають у себе порушення і в навчальній, професійній і соціальній сферах життя чалавека і вплив на здоров'я. Головним критерієм для діагностики такої залежності є з'явлення прагнення до постійного використання інтернету.

«Лібібі паказвааюць, што доля падаткаў, якія дэманструюць празмерную залежнасць ад інтэрнэту, у сённяе дасягнула 6 %, а ў Кітаі яна ўжо набліжаецца да 10 %, — паведарміў Лу Лінь, акадэмік Акадэміі навук Кітаю і галоўны ўрач бальніцы пры Пекінскім універсітэце. — Паколькі інтэрнэт-залежнасць звязана з іншымі псіхалагічнымі праблемамі, такімі як трывожнасць і дэпрэсія, яе лячэнне павінна спалучацца з правіламі, накіраванымі на вырашэнне згаданых праблем».

Былы прэзідэнт Рэспублікі Карэя прысуджаны да 15 гадоў турмы

Суд города Сеул присудилъ былого прэзідэнта Рэспублікі Карэя Лі Мён Бака, які абвінавчавалася ў карупцыі і злужыванні ўладай, да 15 гадоў турмы і штрафу ў 13 млрд карэйскіх вон (\$11,5 млн).

У красавіку 2018 года пракуратура Рэспублікі Карэя абвінавчала 76-гадовага экс-прэзідэнта ў хабарніцтве, прывасенні сродкаў, злужыванні ўладай і запысла для яго 20 гадоў калоніі. Былы прэзідэнт не прысутнічаў на слуханні ў знак пратэсту супраць прамога тэлевышчання са слуханняў. Лі Мён Бак, які знаходзіўся ва ўладзе з 2008 да 2013 года, стаў чацвёртым пайднёвакарэйскім экс-прэзідэнтам — фігурантам крымінальнай справы.